

Мохараў Аляксей Уладзіміравіч

намеснік старшыні

тэл. 53 59 58

Разглядае пытанні:

- эканомікі, падатковай і фінансавай палітыкі, знешнеэканамічнай і банкаўскай дзейнасці, развіцця прамысловасці, прадпрымальніцтва і індывідуальнай працоўнай дзейнасці, эканоміі матэрыяльных рэсурсаў, статыстычнага аналізу, цэнаўтварэння, занятасці, працы і зароботнай платы, спажывецкіх тавараў, страхавой дзейнасці, кантролю за выкананнем сацыяльных стандартаў (праз аддзел эканомікі райвыканкама), развіцця гандлю і грамадскага харчавання, паслуг насельніцтву, сацыяльнай абароны, спажывецкай кааперацыі, лясной гаспадаркі, маёмасці, якая знаходзіцца ва ўласнасці Гомельскага раёна, арэнды, рэкламнай дзейнасці, а таксама пытанні, звязаныя з арганізацыяй і правядзеннем аналізу эфектыўнасці работы падпарадкаваных (падведомасных) арганізацый;
- інспекцыі Міністэрства Рэспублікі Беларусь па падатках і зборах па Гомельскім раёне;
- прадстаўніцтва рэспубліканскага ўнітарнага страхавога прадпрыемства “Белдзяржстрах” па Гомельскім раёне; філіяла № 302 ААТ “АСБ” Беларусбанк “;
- Гомельскага раённага аддзела Гомельскага абласнога ўпраўлення фонду сацыяльнай абароны насельніцтва;
- Гомельскага раённага спажывецкага таварыства;
- прамысловых прадпрыемстваў і арганізацый, размешчаных на тэрыторыі Гомельскага раёна;
- дзяржаўнай дасведчанай лесагаспадарчай установы” Гомельскі вопытны лясгас ” і дзяржаўнай лесагаспадарчай установы “Каранёўская эксперыментальная лясная база Інстытута лесу Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”;
- паліўна-энергетычнага комплексу, энергазберажэння,

эканоміі і рацыянальнага выкарыстання паліўна-энергетычных і прыродных рэсурсаў.

Непасрэдна падпарадкоўваюцца структурныя падраздзяленні райвыканкама:

- аддзел эканомікі;
- упраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне (у частцы пытанняў заробтнай платы і занятасці);
- фінансавы аддзел (аператыўныя пытанні).

Узаемадзейнічае з філіялам ААТ «Белаграпрамбанк» – Гомельскім абласным упраўленнем, ААТ «Гомельаблсервіс», ААТ «Гомельагракамплект», грамадскімі арганізацыямі прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў, кааператываў, малых прадпрыемстваў і іншых форм прадпрымальніцтва, прафесійнымі саюзамі.

Узначальвае:

- камісію па ўдасканаленні плацяжоў і разлікаў;
- камісію па папярэджанні эканамічнай неплацёжаздольнасці (банкруцтва);
- камісію па кантролі за энергазберажэннем і разлікамі за энерганосьбіты;
- камісію па ўключэнні ў гаспадарчы абарот дзяржаўнай маёмасці, якая знаходзіцца ў камунальнай уласнасці Гомельскага раёна;
- камісію па супрацьдзеянні карупцыі;
- камісію па прысваенні класаў дзяржаўных служачых;
- экзаменацыйную камісію па здачы кваліфікацыйнага экзамену сярод асоб, якія ўпершыню паступаюць на дзяржаўную службу;
- конкурсную камісію па фарміраванні рэзерву кіруючых кадраў на замяшчэнне пасадаў, уключаных у кадравы рэестр Гомельскага раённага выканаўчага камітэта;
- камісію па арганізацыі і правядзенні аўкцыёнаў па продажы зямельных участкаў у прыватную ўласнасць і на права заключэння дагавораў арэнды зямельных участкаў;

- камісію па пытанні своєчасовай выплаты зароботнай платы;
- раённую камісію па развіцці прадпрымальніцтва і арганізацыі новых вытворчасцей;
- камісію для арганізацыі правядзення працэдур дзяржаўных закупаў;
- камісію па пытаннях ўзгаднення спынення працоўных адносін па ініцыятыве наймальніка з работнікамі арганізацыі раёна;
- камісію па разглядзе пытанняў ўзгаднення спынення працоўных адносін па ініцыятыве наймальніка з работнікамі арганізацыі раёна па курыруемых напрамках дзейнасці;
- рабочую групу па навадзенні парадку ў сферах аказання паслуг па тэхнічным абслугоўванні і рамонце транспартных сродкаў, гандлю запаснымі часткамі да аўтамабіляў;
- працоўную групу па пытаннях ўзгаднення набыцця падведамаснымі прадпрыемствамі прамежавых тавараў замежнага паходжання ў рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь.